

Маргарыта Латышкевіч

**СПЕЦЫФІЧНЫЯ РЫСЫ
ІНШАСВЕТНАЙ ПРАСТОРЫ І ЧАСУ
(на матэрыйялах беларускай фальклорнай прозы)**

Кожнай міфалогіі ў той або іншай ступені ўласцівы сюжэт-архетып, звязаны з перастварэннем хаасу ў лад. Беларускі фальклор прэзентуе шэраг касмаганічных легенд, у якіх асэнсоўваецца з'яўленне сусвету. Звернем увагу на тое, што беларускія творы адчулі несумненны ўплыў хрысціянскай ідэі. У абсолютнай большасці твораў расказваецца пра крэатыўны акт дэміурга, аднак у некаторых дзейнічае Гасподзь, Спас, у якасці антаганіста-трыкстэра якому выступае, спрабуючы сапсаваць створанае, не толькі чорт – персанаж язычніцкай эпохі, але і д'ябал, Анцыпар, сатана. Персанажныя зрухі закранулі беларускую версію «асноўнага» міфа наступным чынам: на месцы Грамавіка з'явіўся бог (варыянт Ілля) з перунамі-маланкамі, зброяй Перуна, а на месцы яго праціўніка змея-Вялеса – нячысцік. Аднак у дадзеным выпадку нас цікавіць не столькі ўвасабленне касмаганічнага міфа ў беларускім фальклоры, колькі структураванне і ўласцівасці прасторы ў міфалагічнай свядомасці.

Згадаем дакладную структуру свету паводле вертыкальнай, або прасторава-дынамічнай, мадэлі ў скандынаўскіх міфах (Асгард – Мідгард – Хёлль) ці падобнае ўяўленне пра свет старажытных грэкаў (Алімп – свет людзей – Тартар/Аід). Зауважым: свет людзей у міфалагічнай мадэлі з'яўляецца своеасаблівым стрыжнем, «выступае як цэнтр сусвету, як цэнтр фізічных і прама духоўных сіл і энергій, вышэйшы прынцып сусвету... »[3, 33], адносна якога рухаючца і функцыяніруюць свет багоў («звышсвет») і свет памерлых (іншасвет). Выказваць меркаванні адносна першага не выпадае: вышэйшая міфалогія беларусаў не захавалася гэтак ідэальна, як скандынаўская, і паграбуе далейшых росшукаў. Існуюць асобныя згадкі пра «неба», відавочна хрысціянскага паходжання: «*Не-ба зроблена так, што яно мае сем сталак, ці пёнтрап. Мы бачым толькі першае неба. А Бог жыве аж на сёмум*» [2, 32]. З іншасветам у беларускім фальклоры звязана значна больш звестак: гэта разнастайныя прымкі, страхі, некаторыя звычаі, нават казкі. Натуральная, што такая колькасць матэрыйялу дазваляе рабіць пэўныя высновы адносна спецыфікі прасторы і часу і ўвогуле характарызуваць параметры і канстанты «міфалагічнай рэальнасці».

Аналіз прасторава-часавых характарыстык мэтазгодна правесці на матэрыяле сродкаў абароны ад іншасветных існасцей: апошня, існуючы ва ўмовах «міфалагічнай рэальнасці» і падпарадкоўваючыся яе законам, у значнай меры нясуць на сабе яе адбітак.

Сталым матывам прымхліц і чарадзейных казак з'яўляецца матыў выратавальнай для людзей вады. Згодна з меркаваннем многіх народаў, існасці іншасвету не могуць перайсці цераз цякучую ваду і мусяць або абходзіць яе, або шукаць пераправы. У чарадзейных казках гэтае ўяўленне трансфармавалася ў вогненнью раку з маством, ля якога галоўны герой нясе варту (сюжэт 300 А). Агонь у дадзеным выпадку падкрэслівае «пельнасць» прыходняй, часам казка наўпрост называе апошніх «даяваламі» [4, 51]. Сувязь цякучай вады і жыцця найбольш яскрава праяўляе сябе ў матыве «гающай» («мёртвай») і «жывушчай» («жывой») вады. У фальклорнай свядомасці вада як такая міфалагізуецца, набывае магічныя якасці нібыта сама па сабе, і нават з прыняшчам хрысціянства «магія» вады не згубіла свае пазіцыі, стаўшы арганічнай часткай Вадохрышча (т. зв. «святая вада»).

Ключ да загадкі вады – яе здольнасць да пераўтварэння і, безумоўна, насычанасць энергій жыцця. Уплыў вады на іншасветныя існасці выглумачваецца тым, што жыхары іншасвету да пераўтварэння і руху няздольныя, яны, згодна з уласцівасцямі іх рэальнасці, статычныя. Адсюль – сцверджанне пра іх бессмяротнасць: сапраўды, той, хто з сваёй прыроды не рухаецца адносна часу або завяршыў рух, прайшоўшы праз усе ступені пераўтварэнняў (мярцвяк), смерці як такой не мае. Згодна з гэтым, час у межах «міфалагічнай рэальнасці» цыклічны, заключаны ў бясконцае кола паўтарэнняў. Для жыхароў іншасвету рух магчымы адно ў трох вымэрэннях прасторы. Яшчэ адзін бок назвы **нячысты** таксама вынікае з немагчымасці кантакту іншасветных існасцей з вадою. Тоэ, што не судакранаецца з ёю, ува ўсіх сэнсах застаецца як бы брудным. У фальклоры гэты момант знайшоў сюжэтнае ўвасабленне ў некаторых казках. Фабула нескладаная: **нячысцік** заключае дамову з чалавекам, што апошні сем год (ці нават больш) не будзе мыцца, галіцца і г. д., а сам **нячысты** будзе ўсяляк яму дапамагаць. Чалавек у такой казцы выступае ў якасці саюзніка выхадца з іншасвету, свядома і несвядома набліжаецца да апошняга, зводзячы да мінімуму свае контакты з вадою. Паказальна, што **нячысты** не патрабуе душы чалавека ў якасці ўзнагароды, таму

што гэтае прадпрыемства да памагае яму захапіць дзве душы замест адной, а чалавек, які супрацоўнічаў з *нячыстым*, жыве шчасліва.

Адна з казак презентуе даволі цікавую згадку пра стасункі іншасветных існасцей і вады: «З’ела змяя хлеб-соль, яе і разабрала. А яны не п’юць таек вады, якую п’юць людзі; дык яна і пабегла ў сваю старану» [4; 57] (курсіў мой – М. Л.). Напрошваецца думка, што не ўсякая вада з’яўляецца ворагам жыхарам іншасвету. Згадаем шэраг міфалагічных істот у беларускім фальклоры, якія выдатна пачуваюцца ў вадзе, нават у самай вірлівай, бо яны, па сутнасці, яе ўласбленне (вадзянік, багнік, вірнік).

Аднак у дадзеным выпадку мусім размяжоўваць два класы існасцей: непасрэдна звязаных з іншасветам («пякельных» змеяў і іх жонак з чарадзейных казак, персанажаў легенд-страхаў) і істот стыхійнага класу (як згаданыя вадзянік, багнік, вірнік). Хрысціянская свядомасць аднолькава называе іх «чарцямі», «нячысцікамі», зводзячы разам, але ў іх ёсьць адно істотнае адрозненне. У прыватнасці, калі першыя выступаюць у якасці адназначнага антаганіста чалавеку, натура другіх дваістая: яны могуць прыносіць і шкоду, і карысць. Думaeцца, найбольш мэтазгодна называць іх не проста духамі локуса, але яго ўласбленнем, што блізка да сінтаісцкага ўяўлення пра душу месца – толькі ў японскай міфалогіі падобныя істоты выступаюць у якасці малодшых бóstваў, а не дэманаў. Вяртаючыся да згаданай вышэй цытаты, зазначым некаторыя ўласцівасці, якімі фальклор надзяляе соль. Нават звычайная соль, а tym больш так званая «чацвярговая», паводле прымхаў, з’яўляецца надзейным ахойнікам ад любых праяў іншасвету. Пакінем у баку факт «асвечанасці» ў царкве і задумаемся над перадумовамі міфалагізацыі солі. Звязваць гэта варта перш за ўсё не з колерам солі (белы – процівага чорнаму, колеру ночы і, адпаведна, іншасвету), а з яе смакам. Соль салёная – як слёзы, а здольнасць перажываць эмоцыі, смяяцца або плакаць – здольнасць выключна чалавечая, недасяжная для статычных жыхароў іншасвету. Натуральна, што сутыкненне з падобнай «квінтэсенцыяй» эмоций фатальнае для іх. Наогул, жыхары іншасвету няздольныя выказваць эмоцыі: гэта праява руху, жыцця, а яны, як было зазначана вышэй, *нерухомыя*. З гэтай прычыны царэўну Несмияну з вядомай казкі можна адносіць да шэрагу *тагасветных нявест*: яна не смяеца, не адчувае, а значыць – не жыве. Герой, што рассмяяшыў царэўну, на самрэч вярнуў яе да жыцця, пазбавіў чужой, *не-чалавечай* прыро-

ды. Фактычна, у нечым можна прасачыць сувязь Несмияны і Спячай каралеўны – сон і няздольнасць смяяца ў кожным выпадку сімвалічна абазначаюць стан смерці, часовае знаходжанне на тым свеце.

Не выпадковым таму стаецца звычай сустракаць гасцей з хлебам і соллю – гэта, так бы мовіць, своеасаблівая праверка («...*a то вы падарожныя людзі, можа нечысьць якая забралася!*» [4, 61]). Заўважым, што хлеб, зроблены чалавечымі рукамі, таксама не даспадобы жыхарам іншасвету, – і наадварот (згадаем «жалезны хлеб» [4, 209]). Падобную з'яву можна выглумачыць наступным чынам: паводле ўяўленняў, іншасвет – люстры адбітак свету людзей, фактычна ж – пародыя на яго, што змяняе месцамі верх і ніз, «добра» і «блага».

З вырабаў чалавечых рук смяртэльна небяспечна для тагасветных існасцяў таксама і «халоднае зялеза». Кола, выразанае нажом у зямлі, асабліва трайное, не дазволяе нячысцікам дабрацца да чалавека. Самы нож, які можна, згодна з прымхамі, праста паказаць тым жа русалкам, пужае іх ледзь не болей за знак хросту. Гэта звязана, на наш погляд, з дзвюма рэальнymi асаблівасцямі апрацаванага жалеза. Па-першае, з ранейшым судакрананнем яго з агнём – агонь, што нясе і свяцло, і разбурэнне, надта шкодзіць нячысцікам (але, згодна з некаторымі крыніцамі, сапраўдную шкоду ім можа прынесці адно *справядлівы* агонь, здабыты пэўным чынам). Жалеза ў пракэсе коўкі судакранаецца і з вадою (т. зв. закалка жалеза), а вада таксама не падабаецца на сельнікам іншасвету. І, па-другое, паверхня апрацаванага жалеза люстраная, а тагасветныя існасці не любяць глядзеца ў люстра: яно выдае іх прыроду, у люстры яны не адбіваюцца з прычыны адсутнасці душы, якая нібыта паказваецца ў люстры.

Некаторых з нячысцікаў, як, прыкладам, лесавіка, можна элементарна заблытаць. Калі беларус адчуваў, што згубіўся ў лесе і не можа адшукаць патрэбны напрамак, ён быў упэўнены, што гэта – жарты лесавіка, і выконваў няхітрыя дзеянні: апранаў верхнє адзенне на-навіарат, левы бот уздзяваў на правую, а правы – на левую нагу. Згодна з прымхліцамі, лесавік адразу ж адпускаў чалавека. Справа зноў ва ўяўленні пра Наёу як люстры адбітак Яві, гэтага свету. Таму люстры і лічыліся пераходнымі крапкамі паміж светамі. Варта сказаць, што падобнае пераапрананне ў звычайнім жыцці было недапушчальным у беларусаў, відаць, таму, што магло блага скончыцца і

для жартаўніка, і для яго атачэння. Верагодна, блытаючы левы і пра-
вы бок, чалавек, паводле міфалагічных ўяўленняў, нібыта робіцца
сваім адбіткам, пераходзіць За Люстра, як Кэралаў Аліса, а зна-
чыць – у той свет, прычым па сваёй волі далучаецца да яго жыхароў.
Такім чынам, перад лесавіком ужо не чалавек, з якога можна пакпіць
і пасмияцца, але такі самы *нячысты* – істота, што існуе ў тых самых
каардынатах часу і просторы, што і ён сам. Трэба зазначыць, што
сам лясун, калі з'яўляўся на людзях, быў апрануты вышэйапісаным
чынам.

Зазначым, што, згодна з фальклорнымі крыніцамі, *нячыстыя*,
хатя з'яўляючыся нібыта *бруднымі*, аднак бруду абсолютна не выно-
сяць – ані ў прымым, ані ў пераносным значэнні. Для прыкладу: каб
дамавік не мучыў па начах коней, бакі жывёлам вымазвалі ў конскім
або чалавечым «брудзе»(!). Дамавік быццам бы па прыродзе гідлівы
і крануць такіх коней не захоча, не тое каб сесці на іх і заганяць уно-
чы. Тоё самае наконт *моўнага* бруду: калі раптам чалавек адчуваў,
што лесавік яго водзіць, а пераапранацца яму не хацелася, ён мог
проста голасна лаяцца. Лесавік, кажа прымха, гэтага не выносіць і
пакіне чалавека ў спакоі.

Узважыўшы ўсё сказанае вышэй, падагульнім:

- 1) уласцівасці іншасвету адбіліся на насяляючых яго істотах, што
дае падставы для харектарыстыкі «міфалагічнай рэальнасці»;
- 2) іншасвет беларускага фальклору – спецыфічная «міфалагічная
рэальнасць», што жыве па сваіх законах;
- 3) час у межах «міфалагічнай рэальнасці» лінейна нерухомы, за-
ключаны ў кола бясконцых паўтарэнняў;
- 4) іншасветная прастора падуплыўная цыклам так званых «ліхіх
гадзін», падчас якіх адбываецца судакрананне свету людзей і
іншасвету.

Літаратура

1. Беларуская міфалогія: энцыклапед. слоўнік / С. Санько [і інш.]. Мінск, 2006.
2. Легенды і паданні / склад. М. Я. Грынблаг і А. І. Гурскі; рэд. тома А. С. Фядосік. Мінск, 2005.
3. Скандинавская мифология: энциклопедия / сост. К. Королёв. М., 2007.
4. Чарадзейныя казкі: у 2 ч. Ч. 1 / склад. К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барталевіч. Мінск, 2003.